

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнай установай «Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» ў адносінах да юрыдычных асоб і індыўідуальных прадпрымальнікаў

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адказы выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
1 (3.6). Узгадненне з выдачай заключэння:						
1.1 (3.6.1). архітэктурных і будаўнічых праектаў пры адсутнасці для іх санітарных норм і правіл, гігіенічных нарматываў	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч Н.М., тэл.69064; пам. урача-гігіеніста Глыбокая Л.Б., тэл.: 69381; пам. урача-гігіеніста Луны А.І., тэл. 69381	заяву архітэктурны і будаўнічы праект	1 месяц	бестэрмінова	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адказы выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
		пам. урача-гігіеніста Рудзiк Л.В., тэл. 69381; пам. урача-гігіеніста Шымчык М.А. тэл. 69381;	дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы			
1.2 (3.6.2). праектнай дакументацыі на капітальны рамонт і рэканструкцыю, пры якіх ажыццяўляецца пашырэнне або павелічэнне магутнасці, а таксама змяненне мэтавага прызначэння аб'ектаў сацыяльнай, вытворчай, транспартнай, інжынернай інфраструктуры	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч Н.М., тэл.69064; пам. урача-гігіеніста Глыбокая Л.Б., тэл.: 69381; пам. урача-гігіеніста Луня А.І., тэл. 69381 пам. урача-гігіеніста Рудзiк Л.В., тэл. 69381;	заяву праектная дакументацыя дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы	15 дзён	бестэрмінова	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адкасны выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
		пам. урача-гігіеніста Шымчык М.А. тэл. 69381				
1.3. (3.6.3). горадабудаўнічых праектаў агульнага і дэталёвага планавання	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч М.М. тэл. 69064	заяву горадабудаўнічы праект	1 месяц	бестэрмінова	бясплатна
2 (3.23). Выдача заключэння аб адпаведнасці аб'ектаў, якія прымаюцца ў эксплуатацыю, іх асобных чэргаў, тэхналагічных ліній праектнай дакументацыі і патрабаванням санітарна-	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч Н.М., тэл.69064; пам. урача-гігіеніста Глыбокая Л.Б., тэл.: 69381; пам. урача-гігіеніста Луны А.І., тэл. 69381	заяву праектная дакументацыя пракаколы лабараторных	15 дзён	бестэрмінова	бясплатна

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, у паўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адкасны выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца і зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
эпідэміялагічнага заканадаўства		пам. урача-гігіеніста Рудзік Л.В., тэл. 69381; пам. урача-гігіеніста Шымчык М.А. тэл. 69381	даследаванняў (выпрабаванняў) пітной вады з водаразводнай сеткі, канцэнтрацыі радону ў паветры жылых памяшканняў, фізічных фактараў устаноўленага тэхнічнага абсталявання			
3 (10.24.3). Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза з выдачай санітарна-гігіенічнага заключэння аб'ектаў сацыяльнай, вытворчай,	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміялаг Дзедавіч Н.М., тэл.69064;	заяву	15 дзён	бестэрмінова	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, у паўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адкасны выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
транспартнай, інжынернай інфраструктуры		<p>пам. урача-гігіеніста Глыбокая Л.Б., тэл.: 69381;</p> <p>пам. урача-гігіеніста Луня А.І., тэл. 69381</p> <p>пам. урача-гігіеніста Рудзiк Л.В., тэл. 69381;</p> <p>пам. урача-гігіеніста Шымчык М.А. тэл. 69381;</p>	дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы			
4 (10.25). Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза з выдачай санітарна-гігіенічнага заключэння праектаў санітарна-ахоўных зон	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч М.М. тэл.69064; пам. лекара-гігіеніста Глыбокая Л.Б. тэл. 69381	заяву абгрунтаванне межаў зоны назірання	1 месяц	бестэрмінова	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

<p>Найменне адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Адказы выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)</p>	<p>Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры</p>
<p>ядзерных устаноў і (або) пунктаў захоўвання ядзерных матэрыялаў, якія адпрацавалі ядзерных матэрыялаў і (або) эксплуатацыйных радыеактыўных адходаў, санітарна-ахоўных зон арганізацый, збудаванняў і іншых аб'ектаў, уздзеянне на здароўе чалавека і навакольнае асяроддзе, зон санітарнай аховы крыніц і сістэм пітнага водазабеспячэння</p>			<p>ядзернай устаноўкі і (або) пункта захоўвання</p> <p>абгрунтаванне межаў санітарна-ахоўнай зоны</p> <p>праект зоны назірання ядзернай устаноўкі і (або) пункта захоўвання</p>			

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адкасны выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
			праект санітарна-ахоўнай зоны дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы			
5 (10.26). Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і выдача санітарна-гігіенічнага заключэння ўмоў працы работнікаў	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч М.М. тэл. 69064; пам. ур ача-гігіеніста Шымчык М.А. 69381.	заяву апісанне ўмоў працы, тэхналагічнага працэсу вытворчасці пералік прафесій, пасад	1 месяц	5 год	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

<p>Найменне адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Адказы выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)</p>	<p>Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры</p>	<p>Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры</p>
			<p>арыгіналы або завераныя ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку копіі пратаколаў даследаванняў фактараў вытворчага асяроддзя лабараторый, акрэдытаваных ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку</p> <p>дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы</p>			

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры	Адказы выканаўца (№ кабінета, № службовага тэлефона)	Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры	Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
6 (10.32). Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і выдача санітарна-гігіенічнага заключэння работ і паслуг, якія могуць уяўляць патэнцыйную небяспеку для здароўя насельніцтва згодна з пералікам, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя	Дзятлаўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі	<p>Урач-эпідэміёлаг Дзедавіч Н.М., тэл.69064;</p> <p>пам. урача-гігіеніста Глыбокая Л.Б., тэл.: 69381;</p> <p>пам. урача-гігіеніста Луня А.І., тэл. 69381</p> <p>пам. урача-гігіеніста Рудзiк Л.В., тэл. 69381;</p> <p>пам. урача-гігіеніста Шымчык М.А. тэл. 69381;</p>	<p>заяву</p> <p>дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы</p>	1 месяц	3 гады	плата за паслугі згодна з прэйскурантам Дзятлаўскага райЦГЭ

Заўвага: Нумар адміністрацыйнай працэдуры пазначаны ў адпаведнасці з пастановай СМ РБ ад 17.02.2012 № 156 і ад 13.12.2019 № 863.